

П А Р Т Ы Й Н А Е Ж Ы Ц Ё

НА ТЭМЫ ДНЯ

Каштоўная ініцыятыва

Найлепша на бабруйскай швейнай фабрыцы імені Дзержынскага аб'ядналіся партыйны сход на пятаю ініцыятыву сабекошту прадукцыі. Сход рыхтаваўся з асаблівай стараннасцю. Задоўга да схода аб ім ведалі ўсе камуністы і беспартыйныя рабочыя. Яго рыхтавалі больш 20 чалавек. 5 брыгад да драбнейшых дэталей правяраюць работу фабрыкі, вывучылі ўсе элементы, з якіх складаецца сабекошт прадукцыі.

Ініцыятыва аб'ядналася ў сабекошту прадукцыі. Сход рыхтаваўся з асаблівай стараннасцю. Задоўга да схода аб ім ведалі ўсе камуністы і беспартыйныя рабочыя. Яго рыхтавалі больш 20 чалавек. 5 брыгад да драбнейшых дэталей правяраюць работу фабрыкі, вывучылі ўсе элементы, з якіх складаецца сабекошт прадукцыі.

Навукальны факты

(3 данада дырэктара фабрыкі т. Шапіра)

Пытаннем зніжэння сабекошту як вырабляецца, так і партыйнае арганізацыя фабрыкі ўзяліся вельмі мала ўвагі. Фабрыка эканоміла 5.500 метраў верхняга матэрыяла, 28.000 метраў падкладкі, мае 92 тысячы рублёў эканоміі па пэўных расходах, 19 тысяч рублёў за зарплату і т. д. У параўнанні з мінулым годам значна павялічыліся прадукцыйныя тэмпы. Усе гэтыя стварылі спрыяльныя ўмовы для зніжэння сабекошту прадукцыі. А між тым план зніжэння сабекошту даўка не выкананы. Фабрыка мае 308 тысяч рублёў пераходу на сабекошту. У чымжа прычыны?

Пытаннем зніжэння сабекошту як вырабляецца, так і партыйнае арганізацыя фабрыкі ўзяліся вельмі мала ўвагі. Фабрыка эканоміла 5.500 метраў верхняга матэрыяла, 28.000 метраў падкладкі, мае 92 тысячы рублёў эканоміі па пэўных расходах, 19 тысяч рублёў за зарплату і т. д. У параўнанні з мінулым годам значна павялічыліся прадукцыйныя тэмпы. Усе гэтыя стварылі спрыяльныя ўмовы для зніжэння сабекошту прадукцыі. А між тым план зніжэння сабекошту даўка не выкананы. Фабрыка мае 308 тысяч рублёў пераходу на сабекошту. У чымжа прычыны?

Эканомна расходваць матэрыялы

(3 выступленні начальніка цэха т. Вендрава)

Мы дагэтуль праходзілі міма многіх элементаў, з якіх складаецца сабекошт прадукцыі. Напрыклад, ніхто ніколі не цікавіўся, як у нас расходуюцца запампаныя матэрыялы (гоўкі, кроўка і т. д.). А трэба сказаць, што гэтыя матэрыялы выдаткоўваюцца без усялякага кантроля. Фабрыка толькі на гоўках і кроўцы мае пераход на 11 тысяч рублёў. 26 тысяч рублёў пераходзіла на ўборку. 80 тысяч рублёў пайшоў звыш

Мы дагэтуль праходзілі міма многіх элементаў, з якіх складаецца сабекошт прадукцыі. Напрыклад, ніхто ніколі не цікавіўся, як у нас расходуюцца запампаныя матэрыялы (гоўкі, кроўка і т. д.). А трэба сказаць, што гэтыя матэрыялы выдаткоўваюцца без усялякага кантроля. Фабрыка толькі на гоўках і кроўцы мае пераход на 11 тысяч рублёў. 26 тысяч рублёў пераходзіла на ўборку. 80 тысяч рублёў пайшоў звыш

Колькі каштуюць яўлікі

(3 выступленні браніра тав. Шхэнгауза)

Такія матэрыялы, як навесныя яўлікі, шпкі, гузікі, нокі, на фабрыцы прывыклі лічыць дробязямі, якім не варта звяртаць увагу. У памяшканні паку, якім кіруе кандыдат Вендраў, на падлозе заўважылі валяцца многа некарысных яўлікаў, навесныя яўлікі і т. д. Усе гэтыя яўлікі ў смечку скрываюць. Камуністы т. Мельнік, Марціна, Дубінін, прапунуць ў гэтым паку, звяжыцца з такімі

Такія матэрыялы, як навесныя яўлікі, шпкі, гузікі, нокі, на фабрыцы прывыклі лічыць дробязямі, якім не варта звяртаць увагу. У памяшканні паку, якім кіруе кандыдат Вендраў, на падлозе заўважылі валяцца многа некарысных яўлікаў, навесныя яўлікі і т. д. Усе гэтыя яўлікі ў смечку скрываюць. Камуністы т. Мельнік, Марціна, Дубінін, прапунуць ў гэтым паку, звяжыцца з такімі

Авалодаць ведамі на эканомічны вытворчасці

(3 выступленні начальніка планавога)

Чаму на фабрыцы атрымаўся пераход на сабекошту прадукцыі? Мне здаецца, перш за ўсё таму, што нашы адміністрацыйна-тэхнічныя кадры слаба ведаюць і мала цікавіцца эканомікай вытворчасці. Вельмі момант, калі фабрыка выконвала план, межа добрыя паказальнікі на прадукцыйнасці прамы, усё нібы ішло добра. І рэштм аказалася, што прадпрыемства не плацежазольнае. Фабрыка не магла свачасова плаціць па рахунках пастаўшчыкоў і панесла 80 тыс. рублёў штраф на ўплату пені. І гэта не вынагова. Калі-б кіраўнікі фабрыкі і партыйнае арганізацыі штодзённа цікавіліся фінансавым становішчам прадпрыемства, гэтага пераходу можна было-б унікаць.

Чаму на фабрыцы атрымаўся пераход на сабекошту прадукцыі? Мне здаецца, перш за ўсё таму, што нашы адміністрацыйна-тэхнічныя кадры слаба ведаюць і мала цікавіцца эканомікай вытворчасці. Вельмі момант, калі фабрыка выконвала план, межа добрыя паказальнікі на прадукцыйнасці прамы, усё нібы ішло добра. І рэштм аказалася, што прадпрыемства не плацежазольнае. Фабрыка не магла свачасова плаціць па рахунках пастаўшчыкоў і панесла 80 тыс. рублёў штраф на ўплату пені. І гэта не вынагова. Калі-б кіраўнікі фабрыкі і партыйнае арганізацыі штодзённа цікавіліся фінансавым становішчам прадпрыемства, гэтага пераходу можна было-б унікаць.

Ініцыятыва грузчыка

(3 выступленні галоўнага бухгалтара фабрыкі т. Бомуніна)

Божны камуніст, кожны беспартыйны рабочы можа зрабіць вельмі многае на зніжэнне сабекошту прадукцыі. Галоўнае, на што ўвесь калектыв фабрыкі павінен звярнуць увагу, — гэта эканомія асноўных матэрыялаў і беражлівасць расходвання адрэзанага сыравіны — прыкладна вага, шпкі і т. д.

Божны камуніст, кожны беспартыйны рабочы можа зрабіць вельмі многае на зніжэнне сабекошту прадукцыі. Галоўнае, на што ўвесь калектыв фабрыкі павінен звярнуць увагу, — гэта эканомія асноўных матэрыялаў і беражлівасць расходвання адрэзанага сыравіны — прыкладна вага, шпкі і т. д.

НАСУСТРАЧ XXIII ГАДАВІНЕ Чырвонай Арміі

Асоавіяхімаўская арганізацыя Мінскага рэспубліканскага імені Молатава праводзіць вялікую апабонную работу. 22 снежня асоавіяхімаўцы ўдзельнічалі ў ваенізіраваным пераходзе на выстаны 15 кілометраў. Бамама тав. Паліцыя накрыла гэтую адрэзанага тав. 40 мін. і заняла першае месца па заводу. У 5 групх праводзіцца заняткі па новай комплекснай праграме ваенізіраваных стралякоў.

Асоавіяхімаўская арганізацыя Мінскага рэспубліканскага імені Молатава праводзіць вялікую апабонную работу. 22 снежня асоавіяхімаўцы ўдзельнічалі ў ваенізіраваным пераходзе на выстаны 15 кілометраў. Бамама тав. Паліцыя накрыла гэтую адрэзанага тав. 40 мін. і заняла першае месца па заводу. У 5 групх праводзіцца заняткі па новай комплекснай праграме ваенізіраваных стралякоў.

Вучоба сельскага актыва

Поспех работы сельскага актыва ў многім залежыць ад таго, наколькі партыйны і савецкі арганізацыі раёна працуюць з ім, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Поспех работы сельскага актыва ў многім залежыць ад таго, наколькі партыйны і савецкі арганізацыі раёна працуюць з ім, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

Вялікую увагу выхаванню сельскага актыва ўзяла Добрушскі РК КП(б)Б. Разам з раённым Саветам дэпутатаў прапунуць у іх, выпрошваюць яго.

ШКОЛЬНЫЯ ПАМ'ЯТКАНЫ СКАРЫСТАЦЬ ПА ПРЫЗНАЧЭННЮ

Задача аям-паўдзеньнага абавязкова даваць школьнікам і сельскім мясцовым падтрыбу сістэматычнага ролі у сетцы школ і разам з тым памятканы вучэбна-выхаваўчага праласа, развіцця пазакласнай работы.

Усе школьныя памятканы, скарыстаць вучэбна-выхаваўчага праласа, развіцця пазакласнай работы.

Партыя і Урад, працягваючы выключныя клопаты аб камуністычным выхаванні падрастаючага пакалення, асабліва ўвагу ўдзяляюць арганізацыі адзасоўных заняткаў у школе, узорнаму абсталяванню класных пакояў, кабінетаў. Штогад апускаюцца вялікія сумы грошай на пабудову новых школьных будынкаў.

Партыя і Урад, працягваючы выключныя клопаты аб камуністычным выхаванні падрастаючага пакалення, асабліва ўвагу ўдзяляюць арганізацыі адзасоўных заняткаў у школе, узорнаму абсталяванню класных пакояў, кабінетаў. Штогад апускаюцца вялікія сумы грошай на пабудову новых школьных будынкаў.

Толькі за апошнія чатыры гады ва ўсходніх абласцях БССР пабудавана 294 новых школьных памятканы на 89.480 месца. Аднак да гэтага часу многія памятканы поўнасьцю аб часткова скарыставаныя не па прызначэнню. У асобных гарадах і сельскім мясцовым школьных будынкаў заняты пад устаноўку, кватэры, інтэрнаты.

Толькі за апошнія чатыры гады ва ўсходніх абласцях БССР пабудавана 294 новых школьных памятканы на 89.480 месца. Аднак да гэтага часу многія памятканы поўнасьцю аб часткова скарыставаныя не па прызначэнню. У асобных гарадах і сельскім мясцовым школьных будынкаў заняты пад устаноўку, кватэры, інтэрнаты.

За гэтыя гады вялікая колькасць школ тунца ў негэтычных для заняткаў памятканы, вучні займаюцца ў гэце і павяч трох змен. Толькі на Гомельскай абласці ў гарадах, раённых цэнтрах і вёсках занята 16 памятканы; у гарадскім пасёлку Стрэпына будынак сярэдняй школы на 200 вучэбскіх месцаў заняты выкананам Стрэпынскага раённага Савета дэпутатаў прапунуць. У вёсцы Салапа, Жабіцкага раёна, у памятканы паліовай сярэдняй школы знаходзіцца сельцо. У мястэчку Чырвоны Бурган, Вукашаўскага раёна, паліовай сельцо школа на 300 месцаў занята дэспрагасам.

За гэтыя гады вялікая колькасць школ тунца ў негэтычных для заняткаў памятканы, вучні займаюцца ў гэце і павяч трох змен. Толькі на Гомельскай абласці ў гарадах, раённых цэнтрах і вёсках занята 16 памятканы; у гарадскім пасёлку Стрэпына будынак сярэдняй школы на 200 вучэбскіх месцаў заняты выкананам Стрэпынскага раённага Савета дэпутатаў прапунуць. У вёсцы Салапа, Жабіцкага раёна, у памятканы паліовай сярэдняй школы знаходзіцца сельцо. У мястэчку Чырвоны Бурган, Вукашаўскага раёна, паліовай сельцо школа на 300 месцаў занята дэспрагасам.

Не лепшае становішча і ў Магілёўскай абласці. У Магілёве ў памятканы блылой 4-й школы знаходзіцца рэдакцыя абласной газеты, у памятканы 17-й школы размяшчаюцца сагорт, у іншых памятканы школ горада размяшчаюцца абласная пракуратура, стазова.

Не лепшае становішча і ў Магілёўскай абласці. У Магілёве ў памятканы блылой 4-й школы знаходзіцца рэдакцыя абласной газеты, у памятканы 17-й школы размяшчаюцца сагорт, у іншых памятканы школ горада размяшчаюцца абласная пракуратура, стазова.

Совет Народных Камітэў БССР і ЦК КП(б)Б у спецыяльнай пастанове ад 16 лістапада 1940 года ўказалі, што самавольнае скарыстанне школьных будынкаў мясцовымі савецкімі і партыйнымі арганізацыямі не па прамоу арганізацыі стварэння пажыскаў і размяшчэнні вучняў, прычым з іх уключаюцца такія чынам, знойдзеныя ў вучэбна-выхаваўчага навуцтва, павышэння паспяхоўнасці і ўдзялення вучняў, ЦК і СНК прапанаваў і паабарэпаць тэрмін аслабавіць усе школьныя будынкаў.

Совет Народных Камітэў БССР і ЦК КП(б)Б у спецыяльнай пастанове ад 16 лістапада 1940 года ўказалі, што самавольнае скарыстанне школьных будынкаў мясцовымі савецкімі і партыйнымі арганізацыямі не па прамоу арганізацыі стварэння пажыскаў і размяшчэнні вучняў, прычым з іх уключаюцца такія чынам, знойдзеныя ў вучэбна-выхаваўчага навуцтва, павышэння паспяхоўнасці і ўдзялення вучняў, ЦК і СНК прапанаваў і паабарэпаць тэрмін аслабавіць усе школьныя будынкаў.

Зна выдання паставы прапунуць звыш месца, а становішча амаль не пахавілася. Па Вібескай абласці, напрыклад, да гэтага часу не аслабавіла ні адно памятканы. Па Магілёўскай абласці аслабавіла два будыны сельскіх школ. Не лепшае становішча і ў другіх абласцях.

Зна выдання паставы прапунуць звыш месца, а становішча амаль не пахавілася. Па Вібескай абласці, напрыклад, да гэтага часу не аслабавіла ні адно памятканы. Па Магілёўскай абласці аслабавіла два будыны сельскіх школ. Не лепшае становішча і ў другіх абласцях.

Партыйныя, савецкія арганізацыі, органы пракуратуры, якія абавязаны прыняць тэрміновыя меры, забяспечваючы аслабавіць школьных будынкаў, нічога не

Партыйныя, савецкія арганізацыі, органы пракуратуры, якія абавязаны прыняць тэрміновыя меры, забяспечваючы аслабавіць школьных будынкаў, нічога не

ШТОДЗЕННА ПРАЦАВАЦЬ З КАНДЫДАТАМІ ПАРТЫІ

Выхаванне малалетніх кандыдатаў партыі — важнейшы абавязак партыйных арганізацыяў. Нааочны гэтаму пытанню выканалі павышэння, Васілюковіч райком КП(б)Б за апошні час разгарнуў значную работу з кандыдатамі. Пры парткіраванні райкома арганізаваны два гурткі па вывучэнню «Картэжка курса гісторыі КП(б)Б». У іх рэгулярна займаюцца 98 кандыдатаў і членаў КП(б)Б. Апрача гэтага, былі правезены два семінары, на якіх малалетнія камуністы праслухалі рэалекцыі і даклады аб міжнародным становішчы, камуністычным выхаванні, стале партыі і інш.

Выхаванне малалетніх кандыдатаў партыі — важнейшы абавязак партыйных арганізацыяў. Нааочны гэтаму пытанню выканалі павышэння, Васілюковіч райком КП(б)Б за апошні час разгарнуў значную работу з кандыдатамі. Пры парткіраванні райкома арганізаваны два гурткі па вывучэнню «Картэжка курса гісторыі КП(б)Б». У іх рэгулярна займаюцца 98 кандыдатаў і членаў КП(б)Б. Апрача гэтага, былі правезены два семінары, на якіх малалетнія камуністы праслухалі рэалекцыі і даклады аб міжнародным становішчы, камуністычным выхаванні, стале партыі і інш.

Многія партарганізацыі раёна (Саматвіцкая, ст. Комунары, Васілюковічкі мехлеспункта) арганізавалі для малалетніх камуністаў агульнаадукацыйныя школы, гурткі па вывучэнню старту і праграмы партыі і важнейшых партыйных рашэнняў.

Многія партарганізацыі раёна (Саматвіцкая, ст. Комунары, Васілюковічкі мехлеспункта) арганізавалі для малалетніх камуністаў агульнаадукацыйныя школы, гурткі па вывучэнню старту і праграмы партыі і важнейшых партыйных рашэнняў.

У выніку многія камуністы значна вырасілі палітычна, паказваюць узоры работы на вытворчасці. Так, напрыклад, тав. Дорахаў — кандыдат партыі з Саматвіцкага раёна.

У выніку многія камуністы значна вырасілі палітычна, паказваюць узоры работы на вытворчасці. Так, напрыклад, тав. Дорахаў — кандыдат партыі з Саматвіцкага раёна.



Пасядзенне камітэта ЛКСМБ Бабруйскага раёна па вывучэнні матэрыялаў М. 5. Другі злева — сакратар камітэта І. Голя, апрача (Магілёўскай обл.). Фото М. Шкляра. (Фотакорысп. БЕЛТА).

ЗА ЗМЯСТОЎНУЮ ПАЗАКЛАСНУЮ РАБОТУ

У многіх школах намячаюць шырокія планы арганізацыі пазакласнай работы. На гэтую тэму многа гавораць, на аб'еркаванне яе трываць мала часу, але канкрэтнай справы пакуль мала.

У многіх школах намячаюць шырокія планы арганізацыі пазакласнай работы. На гэтую тэму многа гавораць, на аб'еркаванне яе трываць мала часу, але канкрэтнай справы пакуль мала.

Пазакласную работу трэба пачынаць з унутры школы. Выхаваўча, адным з відаў гэтай работы з'яўляюцца гурткі. З асабодзца пэдагагічнага калектыва, багата і саміх вучняў, неабходна адрэзаць вольныя кіраўнікоў гурткоў, арганізатараў масавых мерапрыемстваў.

Пазакласную работу трэба пачынаць з унутры школы. Выхаваўча, адным з відаў гэтай работы з'яўляюцца гурткі. З асабодзца пэдагагічнага калектыва, багата і саміх вучняў, неабходна адрэзаць вольныя кіраўнікоў гурткоў, арганізатараў масавых мерапрыемстваў.

Гурток не павінен стаяць перад сабою прафесіянальных асабодзца. Мэта гуртка па электратэхніцы, напрыклад, не падрываць электраманіраваў, а расшырыць навуку вучняў у галіне электратэхнікі, навуку і працэсы ў кватэры электратэхніцы званок, абышоўшыца з бытавымі электрапрыборамі, калі трэба, зрабіць лёгкі рамонт.

Гурток не павінен стаяць перад сабою прафесіянальных асабодзца. Мэта гуртка па электратэхніцы, напрыклад, не падрываць электраманіраваў, а расшырыць навуку вучняў у галіне электратэхнікі

Сустрэча са знатнымі стаханавцамі

Па Ленінскай вуліцы г. Віцебска, ля правага берага ракі Віцебкі, у каменным доме размешчаны інтэрнат школы ФЗА будаўнікоў № 4. Гэтым імям вылікую заду яго заснаўнікі некалькі сот вучняў — будучых будаўнікоў. Яны сабраліся для сустрэчы са знатнымі людзьмі будаўніцтва.

Дырэктар школы Федар Ільчэ Белязкоў праставіў слова стаханавцу-песняру Адаму Буцкіну, гаспадару гаспадарства Васільевічу Буцкіну.

— Я, таварышы мае, — пачаў тав. Буцкінаў, — паходжу з сялян, як і многія з вас. Яшчэ будучы ў вёсцы, я любіў паглядзець за работай песняроў, стараўся і сам часта браўся за тапор. Пасля службы ў Чырвонай Арміі я паехаў у г. Сталіна і паступіў там на шахту № 8 «Стальвугаль» крэйпільчыкам.

Чырвоная Армія і шахта з'явіліся для мяне вялікай жыццёвай школай. Яны прывялі мяне да асноўнай якасці, якім навінен уадаўныя жывыя рабочыя, — дысцыплінаванасці і любові да працы. Я раю вам, таварышы: калі хочаце ў будучым быць карыснымі для дзяржавы, то ўжо зараз, вучачыся ў школе, будзьце дысцыплінаванымі, імкніцеся акуратава выконваць работу, якую дае вам майстар, старанна вучыцеся.

З 1933 года ў Віцебску і амаж беражанна працую на розных будоўлях у якасці рабоча-песняра. Гэтае рамяство скажу вам, я люблю і ад усёй душы, і не прамяняю яго ні на якую іншую спецыяльнасць.

Майстар я стаў не адрэзу. Спачатку быў падручным, потым пачаў самастойна працаваць. Але ўжо будучы падручным, я ўважліва прыглядаўся да работы старэйшых таварышоў, якія добра ведалі справу. Вы павіны запамінаць, што ад таго, як вы будзеце вучыцца рамяству, залежыць ваша будучыня.

Я з'яўляюся стаханавцам. Гэта значыць, што я настолькі аўдаўў сваёй спецыяльнасці, што наможа перавыконваць ўсе існуючыя нормы.

— Раскажыце пра сваю стаханавчую работу, — запрасіў дзеці ў вучняў.

— Што-ж, магу расказаць. Вось, скажам, мя дурнымі стругаць дошкі. За рабочы дзень, наволадзе нормы, мя треба выстругаць 150 пагонных метраў, а звычайна стругаю 350.

У рабоце мне заўсёды запамінае мой верны друг, — інструмент. У нас, песня-

роў, не асабіва цяжкі інструмент: тапор, рубанак, піла. Але даглядаць за імі треба з любоўю. Калі будзем заўсёды трымаць інструмент у парадку, чыстае, то ён ніколі не падывае. У мяне, напрыклад, тапор, што брытва, востры. Далэйку да малавёзкі ў скалачваю за 7 хвіну, а працягваю ўвесь дзень.

— А колькі вы зарабляеце?

— Заработак мой саліны. Працую аздэльна. Зарабляю 600—700 рублёў у месяц, а то і больш. Многа разоў за стаханавскую работу мяне прамірвалі і грашыма, і каштоўнымі падарункамі.

— Гэта, мабыць, толькі песняры так зарабляюць?

— Не, не толькі песняры. Я працую зараз на будаўніцтве сталінскай школы. Разам са мною працуюць тыпкеры, каменшчыкі, арматуршчыкі, рабочыя іншых спецыяльнасцей, і ўсе яны таксама добра зарабляюць. У нашай дзяржаве ўсе прафесіі ў пачае. Чэсная, самазданная стаханавская праца рабочага пэніцца высока.

— Скажыце, а ў час службы ў Чырвонай Арміі грамадзянскай прафесіі таксама могуць спатрабіцца?

— А як-жа. Гэта я ведаю на ўласным вопыце. Праўда, галоўнае і асноўнае ў Чырвонай Арміі — гэта балая вучоба, авалоданне ваеннымі ведамі.

Усёж за тав. Буцкінавым невялікую гутарку правёў з вучнямі другі знатны чалавек будаўніцтва гаспадарства, стаханавец-каменшчык т. Пестэў.

За ім выступілі майстры школы тт. Баальзёў і Прыхоўскі, а таксама загадчык ваеннага аздэла Амцільскага райкома КП(б) т. Праконенка.

Вучні пазыліліся сваімі поспехамі ў вучобе. Асабіва цікавым было выступленне выдатніка т. Камілева, які вучыцца на тыпкшчыка ў майстра Малешкі.

— За працоўныя тры тыдні я ўжо многаму навучыўся, — сказаў ён, — умею загадваць раствор. Навучыўся галка заціраць швы. Ведаю, што для першага слоя треба ўжываць буіна прасеяны пясок, а для наступнага — тробна прасеяны. Добра абходжуся з інструментам. Пельны, цёркі і іншыя інструменты я, як правіла, мыю пасля работы.

— Прыхоўскі да нас часцей, — запрасілі вучні стаханавцаў-будаўнікоў. **ВІЦЕБСК. (Мар. «Звязды».)**



Многостановіч-токач Мінскага навазнага завода І. Васілевіч забалоўнік сустрэў XVIII Усеагульнаму партнаферальнаму чарнам уладаромі. Стаўшы на стаханавскую работу, ён за снежня выкашаў 3 а галынай нормы, а 28 снежня на двух станках даў 117% проц дзёнавай нормы.

Перадаваць людзі прамысловасці і транспарта

НАВАТАР

Пачаў праціжваў Іван Васілевіч Забалотнік пад скаланнем чарноўж, пад эксперыментальнымі работамі. І вось плод пастойнай вынаходччай мыслі гатоў. Станок, які з поспехам працуюць тэхнічас выправаанне, устанавіўся на фундамент. Заказаны ішчэ 9 аўтаматаў. Ужо станок змяняе 10 п'ядучоных ўруччя работнікі. Яны механізіруюць азіз з прасеўш шпайфюў і дадуць 17 тысяч рублёў эканоміі.

Імя вынадача механіка Івана Забалотніка стала папулярным не толькі на Барысаўскім шклозаводе, але і на ўсёй шпайной прамысловасці Саюза. Яго сапраўды можна назваць наватарам пераважнай тэхнікі, чалавекам, які ўсю сваю гарту іпіннытву і энэргію аддае развіццю прамысловых сіл радзіны.

Ажыццёўства яго разнаманітатарскай працоўнай і вынаходччай мыслі сустрэць амаж у кожным паку. Скаптуріраваны ім у 1936 г. 10 шпайвалічых паўаўтаматаў іад ўжо заводу эканоміі 160 тысяч рублёў.

Раней для шпайвалічых пэха і душа спецыяльна грэй вазу. Зараз вынайдзена і ўстаноўлена тав. Забалотнікам істама вадзяных завесаў абслодоўвае душ і шпайфюў, памяншаючы выдаткі завода на 10—12 тысяч рублёў у год.

Тэхнічая творчасць Івана Васілевіча на гэтым не абмяжоўваецца. Ён сканструіраваў і зрабўў бяздымныя каробкі для газогенератараў свайго і іншых заводаў рэспублікі. Цяплым, якай ідзе ад вапных пэчаў, тав. Забалотнік аскарэўтаў для сушкі чуркі для газогенератараў, а лухка яна будзе сушыць і торф.

У ліпені бегучага года Іван Васілевіч быў узнагароджан уадам ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцягу. У адказ на высокую ўзнагароду ён з ішчэ большай іпіннытасцю пачаў працаваць. Ён ужо абдукаў канструкцыю вадзянога канвэра для шпайвалічых аўтаматаў і другога канвэра — для праміўчкі і механічнага перасоўвання станаў, гэта зменшыў прапант браку, атрымаўшага пасля зрабўчкі краўчэ станаў пры ручнай працоўнай і перапасічкі.

Траба адрывць шырокую кароту разнаманітатарства і вынаходччытву, — гаворыць тав. Забалотнік. — Вось на нашым заводе многа стаханавцаў. Гэта людзі, якія зорку з тэхнікі ўсё, што можз ізе ўжываць. На жаль, мы часта не саствілічнем разгортванню гэтай вытанчай справы.

МАШЫНІСТ ТАВ. ШПІЛЮСКІ

Скоры поезд № 15 стаў на станцыі Мінск у чаканні адраўлення. З акол і дзверэй паравоза з неардынарнага выгляда паравозная брыгада. Наваршце, былі дамы сігналы адраўлення, поезд пачаў краўчыць, паступова набіраючы скорасць. Машыніст тав. І. В. Шпілюскі з неажаком падлязёў на галзінкі і паказаў яго свайму памочніку тав. Курноўскаму. Адрэўленне было дана са спазненнем на 15 хвін. Пятанне было зразумела — поезд треба ўвесці ў графік.

Ушоўняе ў іспраўнасці свайго паравоза, брыгада дала поўную пагрузку машыне. Быстрей пабегі паасурчэ галерафна ішчэ службы і пуцявыя будкі. Заданая скорасць была перавыканана — поезд уварзён у графік.

Пямаза такіх вынадаў мае за коўчкі голы работы лепшы машыніст чыгуначы тав. І. В. Шпілюскі. Яго паравоз СМ 208-26 мае павольную парку прабегу паміж сярэднім рамонтам і не ведае асадаў на міжважны рамонт. Брыгады

Сотні гаспадарчых удзельнікаў мастацкай самаздзейнасці выдуцаны працаваць у театр, дзяржаўную філармонію.

У сельскіх дамах саюзнаўчых, калгасных клубах, хатах-чыталняў працуюць тысячы драматычных, музыкальных, танцавальных і харавых гуртоў.

Сярод удзельнікаў самаздзейнасці часта можна сустрэць людзей, якія дзве траці свайго жыцця — Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі — пракалі без пэсень, раласі і шпаса. 70-гадовае калгаснік Развічэнка і 63-гадовая калгасніца Мальвіна Лобан (Хойніцкая МТС) з юнацкім зорам выконваюць «Лявоніху». Яны з'яўляюцца членамі удзельнікамі ўсёх шпайвалічых выездаў на канферцыі ў раёны Беларусі і за прамежы рэспублікі.

15 снежня пачаўся першы тур усеагульнага агляду театральных самаздзейнасцяў. На БССР у агляд уключылася звыш 700 театральных гуртоў. Многія калектывы ўжо лаўно рыхтуюцца да агляду. Дамы народнай творчасці правялі кароткатэрміновыя семінары, нарады. 21 кароткатэрміновы семінар праводзён абласнымі імямі народнай творчасці з практычнай распрацоўкай металічных п'ядучоных работ на месцах арганізавана 190 выездаў кваліфікаваных работнікаў театральных мастацтва ў сельскасцю і калгасы.

Для падрыхтоўкі і правядзення агляду пры выкананых абласных і раённых с'ездах створаны арганізіцы. 10 абласных і многія раёныя каміцыі дапамагаюць п'ядучомаму правядзенню агляду на рэспубліцы. Старшыня мінскай абласной каміцыі — сакратар Мінскага абкома КП(б) т Самарыні сістэматычна займаюцца п'ядучоным агляду.

Старшыня драматычных гуртоў БССР — пры клубе прамакарэрацыі г. Бабурыска, падрыхтаваў да агляду пастапоў п'есы «Любў Ярава» Траўнава на яўрайскай мове. Краўчкі гуртка т. Хейман — выхаванец гатага-ж калектыва. Драмыгучоў чэрвенскага Дома сацыялістычнай культуры (Краўчкі гуртка т. Гарбуз) падрыхтаваў да агляду спектакль «Хто смеяцца

Асваенне балот і ўздым ураджайнасці

У 1939 годзе на асвоеных балотах калгасы ўсходніх абласцей БССР селі больш дацнаці разнастайных сельскагаспадарчых культур, якія займалі 41,2 тыс. гектараў. Зараз можна з уцэўненасцю сказаць, што за выключаннем ільну і яравога жыта, агратэхніка якіх ішчэ не распрацавана, усе культуры п'ядучасці і аграніштва знайшлі прымяненне на асвоеных балотах.

Вельмі паказальна, што ўражэй сельскагаспадарчых культур на асвоеных балотах у 2—3 разы вышэй чым на звычайных мінеральных глебах. Сярэдня ўраджайнасць на асвоеных балотах за апошнія два годы складала: азімага жыта — 15,6 цнт., азімай пшаніцы — 16 цнт., аўса — 15,7 цнт., праса — 22 цнт., бульбы — 230 цнт., каняпель (валакно) — 6,8 цнт.

Але сярэдня ўраджайнасць на асушаных балотах вельмі мала гаворыць аб іх магчымасцях, бо недахоп агратэхнікі ішчэ вельмі вялікі. Іятракі выматкі часевы не з уцэўненіў, нясвочасовае, дрэпная агратэхніка глебы і т. п. Калі-б гэтыя элементарныя патрабаванні былі задавааны, сярэдня ўраджайнасць была-б у паўтара-два разы вышэй.

Гэта спадываюць многія факты. Вось некаторыя з іх. Калгасы «Чырвоныя Луцы», «Рэчыцкая праўда» і ішч. Васілевічскага раёна, у 1940 годзе атрымалі ад 29 да 34,8 цнт. зерных і т. д. 78,7 цнт. сена з гектара. Калгасы імені Розы Люксембург, імені Комінтэрна, імені Сталіна і «Большык». Журавічскага раёна, з залужаных 53 гектараў балот

атрымалі ў сярэднім па 71,5 цнт. сена. Калгас «Вяскоўскі», Рудзінскага раёна, з 3,5 гектара тарфяніка атрымалі па 450 цнт. бульбы з гектара.

Гэта не ўсё. На рэкордных участках ураджэй зерных і ў разе месц перавысіў 40 цнт., сена з селяных траў — 117 цнт., каняпель (валакно) за 22 цнт., акар-газы (карашню) за 60 цнт. з гектара.

Калгас «Чырвоная Дуброва», Рагачоўскага раёна, з 11 гектараў кок-сагіла атрымалі па 42 цнт. кароніт і па 25 кг. пасення. Кошт гэтай працункі на дзяржаўных п'ядчэ склазе 102 тыс. рублёў. А комсамольскае з'яно Марыі Семаняна з калгаса «Зара комуны», Любанскага раёна, дабілася ўраджаю кок-сагіла з аднаго гектара 67 цнт. кароніт і 149 кілаграмаў пасення. Вось што могуць даць балоты пры правільнай агратэхніцы.

Высокая ўраджайнасць асвоеных балот стане зразумелай, калі мы азнаёмімся з іх прыродай. На асушаных балотах мы можам стварыць такі вошны і паветраны рэжым, які патрабен для нармальнага развіцця раслін, чаго не заўсёды можна дасягнуць на звычайных, недастаткова структурных мінеральных глебах. Называючай важна, што найбольш кашчынны элемент глебы мінеральных глебаў — азот — у культурных тарфяных ішчэ у дастатковай колькасці. Балоты прадстаўляюць невычайна высокую крыніцу запасаў азота.

Гэта карэным чынам адрозняе іх ад мінеральных глебаў. Вагачне п'ядчэ балот у аэросных асноўных паўвонных вапчэ астаў вядзь з наступнай табліцы:

	Азот	Фосфар	Калій
Пазволістыя глебы	0,02—0,05%	0,10%	0,10—0,30%
Чарназёмныя глебы	0,20—0,50%	0,12—0,25%	0,10—0,40%
Пішчыныя балоты	1,20—3,85%	0,20—0,80%	0,05—0,25%

Гэтыя даныя паказваюць, што на багачым азотам, а ў некаторых выпадках і фосфарам, пішчыныя балоты БССР стаць вышэйшай нават чарназёмнымі глебаў. Але яны бедны каліем. Гэтую акалічэнасць неабходна ўлічваць: без калійных угнаенняў культура балот неагчыма.

Да апошніх год і практыцы культуры балот нарэжкі былі выдаткі п'ядчэ з зерных, азімага жыта, як пшаніца, ішчэ, абсё (нясвочасовае выспяванне, пугасцёрка і ішч.). Прамакі Інстытута балотнай гаспадаркі ў апошнія годы ізакапа, што пры ўнісенні мезэўтралізаваных угнаенняў і выгадзе прыгнага (качэданнага) атарка гэты эфект тарфянікаў поўнаспэ знішчаецца. Звычайна, зараз няма ніякіх перашкод для атрымання высокай ураджэй.

У 1940 годзе калгасы БССР праабрабілі вылікую работу па асваенню балот. За азіз год асушана 67,8 тыс. гектараў і асвоена на 1 кастрычніка 41 тыс. гектараў — больш, чым за тры папярэднія годы разам узятая. Гэта вельзавая перамога. Многія калгасы могуць у 1941 годзе за кошт асвоеных балот значна ўзвысць ураджайнасць, павысіць аплату працяна і забяспечыць жыццёў кармамі.

12 калгасаў Васілевічскага і Парычскага раёнаў, размешчаныя на мазіве Ведычэ—Свельз, за 2—3 годы павысілі аплату працяна за кошт асваення балот на зерных на 103 проц., г. з. больш, чым у два разы; 4 калгасы Журавічскага раёна — на 132 проц. На Васілевічскага раёну толькі за 1940 год за кошт асушаных балот агульная ўраджайнасць павышылася за 2 цнт.

Зараз асваенне ідзе пераважна за кошт пасеву зерных. Прапант траў вельмі п'ядчэ. Вось азнавелыя даныя: па правілах агратэхнікі трава п'ядчэ займаць (у залежнасці ад зэвааборатаў) 50—75 проц.

У Шклоўскай і Фашчэўскай МТС рамонт трактараў не арганізаван

3 года ў год зрываецца рамонт трактарнага парка ў Шклоўскай і Фашчэўскай МТС. Завалася-б кіраўнікі МТС сёла ўліччэ памылкі мінулых год. Аднак, становішча мала змянілася. Шклоўская МТС у IV квартале з 9 трактараў адрамантавала толькі 3, з іх 2 — капітальна. Рамонт сельскагаспадарчых машын ішчэ не пачаў.

Іяксь адрамантаваных трактараў запана п'ядчэ не шпайнушоца праловыя цягі ўпраўлення, злучальныя шлангі за іпіннасцю аплым хамушкім, кралі прымапоўваюцца да корпусу каробкі скарасцей кароткіх балтамі, не пастаўлены адоўныя гухавыя колыцы на іпінных траўбах. Трактары не ачышчаны, не мазаць. Краўчкі МТС мала дапамагаюць п'ядчэ вылучаюма старшаму механіку тав. Сілавераву.

Нарыраванне працы на рамонтне не праводзіцца, у выніку чаго неволама, хто і на колыкі выкавое свае нормы.

Ія наса стаіць забыты паўночны камбайн, на п'ядчэ хедэра — машыны алязць бочкі.

ЗАКОНЧЫЛ РАМОТ ТРАКТАРАЎ

Калектыву Бугэйчанскай МТС своечасова пачаў папрытоўку да асене-зімовага рамонт трактараў. Ішчэ 15 кастрычніка арганізавалі чатыры рамонтныя брыгады па 5 чалавек. На кожную брыгаду прыпала адрамантаваць 8 трактараў і некалькі сельскагаспадарчых машын.

Ішчэ з пачатку рамонт у МТС былі завезены патрэбныя запасы часткі. Многія дэталі мы рэстаўрыравалі на месцы.

Рамонт праходзіў строга па графіку. Па

Ме лепшае становішча з рамонт трактараў і ў Фашчэўскай МТС. Толькі частка адрамантаваных трактараў і паўго знаходзіцца пад насама, астатнія раскіданы на вара станы. Сельскагаспадарчыя машыны стаць п'ядчэ адкрытым машынам, хоць у МТС ішчэ два вялікія п'ядчэ.

Іяп'ядчэ рабкі не ачышчаны, не мазаць, з іх ішчэ не злятэ ронні. Малазартні, селякі, кузьматары і ішчэ машыны забуржаны, у іх многа садома, у скрывах селяка і малазартня прарасло зарню.

Выкопачычы абавязкі дырэктар Шклоўскай МТС тав. Гайлукоў і прытар Фашчэўскай МТС тав. Сенакоўскаў т. туброўшчыка ад завазаных машын.

Краіна наша ачухае патрабу ў металаломе. У Шклоўскай-жа МТС сабраны металалом хаваюць пад насама і не з'яоць дзяржаве. Сярод лому можна знайсці по вялі дэталі, якія не былі ў карыстанні.

В. ГАРАЦОУ

Інспентар пры нармаме земляробства БССР.

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

„АНТЫКАЛГАСНАЯ ПРАКТЫКА“

Пад такім загалоўкам у «Звяззе» ад 21 лістапада 1940 года была змечана карэспандэнцыя з Ветрынскага раёна. У яе ўскрываюцца факты грубага парушэння статыта сельскагаспадарчых і раззе калгасаў.

Як паведамае нашоўні старшыня выканкома Віцебскага абласнага савета т. Жукоўскі, факты, прылолены ў карэспандэнцыі, павердзены.

Карэспандэнцыя абмеркавана выканком Ветрынскага раёна і райкомам партыі. Прыняты меры для ліквідацыі парушэнняў статыта сельскагаспадарчых і калгасаў.

Росквіт народнай творчасці

Тысяча дзевяцісот саракама год быў знамяцальным для беларускага мастацтва. У гэтым годзе яно дамастрыравала ў чырвонай сталецы краіны саветаў — Маскве — свае поспехі. Тысячы калгасных мастацкай самаздзейнасці саборнічалі на права быць удзельнікамі агляда. Пераможкам саборнічтва вышала шчасце выступіць перад вялікім Сталіным з паказам дасягненняў бурна расквітнелай беларускай народнай творчасці.

Другой вялікай п'ядчэ гэтага года з'явілася мастацкая выстаўка «Ленін і Сталін — арганізатары БССР». На выстаўцы прадстаўлена 415 экспанатаў народнай творчасці.

За час сталінскіх п'ядчэ мастацкая самаздзейнасць у нашай краіне выраста ў шырокі масавы рух. Тысячы драматычных, музыкальных, харавых гуртоў і калектываў народных танцаў працуюць у рабочых клубах фабрык і заводаў.

Усё шырэй і глыбей захватвае гэты рух калгаснае сяло. Да кіраўніцтва калгасных калектываў мастацкай самаздзейнасці прыходзяць, любячы готу справу гаспадарчых людзей з аспрадына калгаснікаў, калгаснай іпіннасці.

Характарнай рысай грамадскіх кіраўнікоў і удзельнікаў самаздзейнасці з'яўляецца вельзавая прагнасць за ведаў, імкненне да аўдавання майстарствам актара, рэжысёра. Значная група кіраўнікоў гуртоў з'яўляецца сапраўды розных завоных курсаў — рэжысёраў, хормейстраў дырыжораў.

Рашэнне У пленума ВПСЦ аб перабудове клубнай работы карэным чынам змяніла практыку кіраўніцтва самаздзейнасцю. Да кіраўніцтва гурткаў мастацкай самаздзейнасці прывілі вышчыся ў саміх гуртках алазная работнікі. Сотні таварышоў, працуючых у гуртках самаздзейнасці на працягу лоўчых год, з поспехам выкавоць уцяты на сабе грамадскі абавязак, і іх работу бачыць і шпінць савецкая грамадасць. Ураі. Німага удзельнікаў самаздзейнасці ўзнагароджана.

Шырока за прамежамі Гомельскай абласці вядомы выдаткі калгасны хор Рэчыцкага раёна і яго кіраўнік калгасніца Тапьяна Карсёўна Ланашна. Ураў узнагародзіў іе ордэнам «Знак почёта», а калектыву хора ўзнагароджан Почётнай Граматай Вярхоўнага Савета БССР. Узнагароджаны металалом «За трудовое отличие» т. Леніні — кіраўнік ансамбля песні і пляскі пры Хойніцкай МТС, т. Рыбальчыка — кіраўнік танцавальнага калектыва гомельскага чыгуначнага клуба імені Леніна.

У матах большага развіцця мастацкай самаздзейнасці і арганізавані металалом кіраўнічтва калектываў створаны імя народнай творчасці. У БССР яны створаны па ўсёх 10 абласцях. Гэтыя ўстанова прац сваі кваліфікаваных металалом, шыроку сетку курсаў, семінараў, п'ядчэ ачытаюць аказваюць практычную дапамогу гурткам у іх іпіннасці рабоне.

У гэтым годзе на завоных музыкальных курсах Усеагульнага дома народнай творчасці ў Маскве абучаюцца без адрыву ад вытворчасці 86 удзельнікаў музыкальнай самаздзейнасці Беларусі, на курсах рэжысёраў — 48 чалавек. Трэхмесячныя курсы падрыхтавалі для мастацкай самаздзейнасці заходніх абласцей 150 кіраўнікоў гуртоўных, музыкальных, харавых і танцавальных гуртоў.

Гэтаральны калектыву клуба чыгуначнікаў імені Леніна ў Гомелі пастаўў п'есу Лопе де-Вега «Сабак на сене». У яго рэпертуар уваходзяць такія творы савецкіх драматургаў, як «Сава» Гусева, «Любў Ярава» Траўнава, «Пагібель воўка» Самуіленка. Удзельнікі самаздзейнасці клуба імені Леніна т. Курбакоў на канферных гармоніках выканане увертuru на оперы «Барма» Біза, «Музыкальны момант» Шуберта і ішч. Саліст мінскага клуба НБД т. Малакоў выканвае арію князя Ігара з оперы «Князь Ігар» Бардаіна, «Прыгожы Чайкоўскага і ішч.

Г. РУБЕЧНЫМ, дырэктар Дома народнай творчасці БССР.

